

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА

Таццяна Валодзіна
НАН Беларусі, Мінск

Пчалярскія замовы беларусаў: склад, матывы і вобразы

У беларускай фалькларыстыцы пераважае сістэматызацыя замоў згодна з прызначэннем, якое адлюстроўваецца ў іх тэматыцы. Вылучаецца некалькі вялікіх груп, у якія ўключаюцца творы, блізкія па сваёй агульной накіраванасці, але размеркаваныя па асобных падразделах у залежнасці ад канкрэтнай прызначанасці. Гэта замовы, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю (пры паляванні, лоўлі рыбы, пры разведзенні пчол і інш.) і ахойныя ад звяроў: ад гадзюкі, ваўкоў, сабак. Другая вялікая група замоў уключае ўсе творы лекавага харектару ад розных хвароб. І апошняя група – замовы, звязаныя з сямейным і грамадскім бытам. Даследаваныя гэтыя групы скрайне нераўнамерна. Калі лекавым замовам ва ўсёй разнастайнасці іх праблематыкі прысвечана вельмі прадстаўнічая ў колькасным і якасным плане літаратура, то вывучэнне замоў гаспадарчых і сацыяльных толькі пачынаецца. Пчалярскія замовы ў беларускай фалькларыстыцы дагэтуль наогул не разглядаліся.

Замоў, скіраваных на развядзенне і падтрымку дзейнасці пчол, іх ахову і забеспячэнне добрай меданоснасці, у Беларусі зафіксавана зусім няшмат, у працэнтных адносінах да тых жа лекавых замоў бадай 1 : 100. Найбольш поўныя выданні беларускіх замоў – акадэмічны том з серыі “Беларуская народная творчасць” (склад. Г.А. Барташэвіч)¹,

¹ Замовы, склад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г. А. Барташэвіч, Мінск 1992.

зборнікі “Замовы” (склад. У.А. Васілевіч і Л.М. Салавей)², “Таямніцы замоўнага слова” (склад. В.С. Новак і І.Ф. Штэйнер)³ – змяшчаюць іх у колькасці ўсяго толькі шасці адзінак. У самым прадстаўнічым дарэвалюцыйным зборніку Е.Р. Раманава⁴ пчалярскіх замоў сем. Некалькі адзінак атрымалася адшукаць у фальклорных архівах рэспублікі.

У той жа час менавіта пчалярскія замовы склалі самы ранні па часе і адзін з вельмі і вельмі нямногіх вядомых рукапісных зборнікаў. Гэта апубліканы Е. Раманавым зборнік беларускіх замоў 1805–1819 гг., запісаных панам М. Далецкім у Мсціслаўскім павеце. Зборнік уяўляў сабой сшытак з тоўстай жоўтай паперы, 16 старонак, тэкстаў там усяго 32, а колькасць надрукаваных Еўдакімам Раманавым замоў набліжаеца да тысячы.

Для даследавання гісторыі беларускіх замоў асабліва важныя заўвагі Е. Раманава пра тое, што *дастаткова нават хутка прагледзець зборнік, каб пераканацца, што гэта спіс з больш старога рукапіса*⁵. Пра гэта сведчанець старыя правілы арфаграфіі, да прыкладу напісанне *o* праз *ou*, сустракаецца ётацыя для гука *я*, выкарыстанне паўгалосных у сярэдзіне слова, што паказвае на значную даўніну арыгінала (египтар, скончение, покоръны). У прадмове да публікацыі Е. Раманаў паведамляе аб даўніх традыцыях бортніцтва на беларускіх землях, яшчэ да прыходу сюды славян, што, акрамя іншага, абумовіла і архаічнасць вобразаў і ўяўленняў, на якія абапіраюцца замоўныя тэксты. У зборніку змешчаны як аказіянальныя замовы (каб пазбегнуць уцёкаў роя, нападу чужых пчол, сурокаў, на забеспячэнне раення і добрых збораў мёду), так і абрадавыя рэкамендацыі гадавога кола народнага пчалярскага календару.

Рукапісныя зборнікі пчалярскіх замоў былі шырока распаўсюджаны ў Расіі і Украіне. Акрамя некананічных малітваў, замоў і магічных прадпісанняў адносна дагляду за пчоламі такія зборнікі ма-глі ўключанець і кананічныя малітвы і псальмы, асобныя загалоўкі, якія адсылаюць да багаслоўскай літаратуры. На тэрыторыі Расіі пчалярская зборнікі вядомыя з Саратавскай, Казанскай, Яраслаўскай, Пермскай, Екацерынбургскай, Уладзімірскай губ., а таксама на Ку-

² Замовы, уклад. У. А. Васілевіч, Л. М. Салавей; уступ. арт. Л. М. Салавей, Мінск 2009.

³ Таямніцы замоўнага слова, уклад. І. Ф. Штэйнер і В. С. Новак, Гомель 1997.

⁴ Е. Романов, Белорусский сборник, вып. 5, Витебск 1891.

⁵ Е. Р. Романов, Сборник белорусских заговоров начала XIX века, Могилевская старина, вып. 2, Могилев 1901, с. 6.

бані, у асноўнай колькасці яны не датаваныя ці адносяцца да XIX в. З украінскіх земляў рукапісы пчалярскіх замоў вядомыя з Карпатаў, Харкаўшчыны, Чарнігаўшчыны, Кіеўшчыны, Палтаўшчыны, а найбольш ранні зборнік, які ўтрымлівае замовы сферы бортніцтва, датуецца 1707 г. Другая ранняя калекцыя пчалярскіх замоў адносіцца к канцу XVIII ст.⁶ Паказальна, тэкст у гэтай калекцыі разбіты на раздзелы, якія маюць назвы тыпу «Первая наука», «Вторая наука: на Аннино зачатие» і г.д.⁷ Верагодна, у якасці аднаго з прататыпаў гэтых зборнікаў выступаў рукапісны помнік “Сказание об науках ко пчелам, аще кто хощет пчел водит(ъ)”.

Усходнеславянскія, і беларускія ў тым ліку, пчалярскія замовы даволі стракатыя ў сваіх вобразах, структуры, акрамя рэдкіх разгорнутых наратыўных блокаў утрымліваюць кароткія магічныя формулы, укладзеныя па схеме парыўнання *як..., так..., да прыкладу*⁸: *Как в древе коренья много в земле, так была бы пчелиная мать в засеку со всей своей силой пчилиной. Как хмель около древа обвивалица, бы вились мое пчолы в моей пасики*⁹. Прамаўленне замовы часцей суправаджалася выкананнем пэўных магічных заходаў. Асноўнымі падзеямі, якія патрабавалі магічнай увагі, становілася заснаванне пасекі, выхад раёў, першы выпуск пчолаў увесну, а таксама вызначаныя даты календару – на прысвяткі Аляксея, Ганны, на Благавешчанне, Вялікдзень, Ушэсце.

Яркім маркёрам пчалярскіх замоў усіх трох усходнеславянскіх народоў ёсьць зварот да святых Засімы і Савація. Прападобныя Засіма і Савацій (XV ст.) – заснавальнікі Салавецкага манастара, якія ў народзе шанаваліся як апекуны пчалярства (згодна з паданнем, Засіма першым даглядаў пчол ва ўмовах поўначы)¹⁰. Св. Засіма ў замовах паўстае як нябесны апякун пчолаў і памочнік пчаляра, што Божаю моцай ахоўвае пчол ад розных бедаў. У яго вобразе відавочны ўплыў кніжнага, апакрыфічнага харектару. Але ў беларускіх замовах вобразы іх чиста дэкларатыўныя і сустракаюцца пераважна ў тыповых закрэп-

⁶ Ю. А. Яворский, *Памятники галицко-русской народной словесности*, Записки ИРГО по отд. этнографии, Киев 1915, т. 37, вып. 1, с. 203–220.

⁷ А. Л. Топорков, *Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в.*, Москва 2010, с. 597–598.

⁸ Пры друкаванні замоў з дарэвалюцыйных крыніц апускаецца т.

⁹ Е. Романов, *Сборник белорусских заговоров...*, с. 10, № 27. Далей пры цытаванні тэкстаў з гэтага зборніка ў тэксце ў дужках пазначаюцца старонка і нумар замовы.

¹⁰ А. В. Юдин, *Ономастикон русских заговоров. Имена собственные имена собственные в русском магическом фольклоре*, Москва 1997, с. 92.

ках – действием света́во Зосима и Савости́я салаве́цкаго чудотворца́в; милостию свято́ва Зосима и Савости́я – або механічна дадающа да тэксту, інакш можна было б падумаць, што святыя жывуць у вуллі – Как мать земля ляжыт тиха и кротка, так лежы пчелиная матка у вулях дубовых со всею своею силаю, пилнуй, брусуй и масти, и со всем семейством, Зосимам и Савастиям, аминь (с. 8, № 8).

Запісаныя на беларускай тэрыторыі пчалярскія замовы гэтаксама могуць вылучацца разгорнутай структурай, яскравым наратыўным зместам, мнствам заклінальных формул. Да прыкладу адна з найбольыш паказальных замоў:

Исусе Христе Сине Божі, помилуй нас, благослови. Господь Бог Иисус Христос рече Матери Пречистой Богородицы: благословлай выпускать чернаю свою пчелу на белой свет и на всіакой цвіет, на ле(со)рослям и по болотам, подле быстрых рек, по темным лесам, за трыдевить верст и десить, где жалтыя вакси, густия мяды. Не сам собою, Божою хвалою, со святыми апостолами ивангелистами и всеми силами небесными, чеснейшими херувимами, сущею Богородицею чистою Богоматер(ъ)ю, си Иоаном Богословом. Буть моя черное войска имея волчыя зубы и смелость, медвежыя сила, ласиняя роги. Где ветры увевали, облаки зидут, молания блистить, пла-меняя пожыгаць, и гром громыхаць и Святым Духом побивант. И как той гразы воздушныя птицы боятсѧ, и земныя зверы, и рыбы, и человечки, и все *могуцьыя* (вероятно, вместо ползущие) и летучия гады, когда я выпускаю черное свайо войска за жалтыми ваксами, за густыми медами, – так их, как грозы Божыя боялись, так же моево войска боялись. Где есть другия черныя войски, так жесь оны боялись и харанились. А вы, мое пчолы, возмите вы смелость волчью, мядвежью силу, и всю войска поборьте, лосинами ногами всю посечете. На море на каяне лежыт лазар-каминь. Нихто ево не можыт, чтоб оком зидити, не можыт, чтоб достати, – іак бы нихто не мог злой человек мыслью учынити моему черному войску, рабу своему. Песнь Богу свеча, родителям канон, всем православним хрестияням, да и мне рабу своему на пражытие. Аминь (с. 2, № 2).

Беларускія (Мсціслаўскія) замовы выяўляюць вялікую колькасць паралеляў з тэкстамі з рускіх і ўкраінскіх зборнікаў. Так, у рукапісным лячэбніку са збораў Е.В. Барсава, канец XVIII ст., дзе змешчана каля трыццаці замоў з пчалярскай сферы, выяўляеца шэраг падобных матываў і формулаў з беларускімі, а таксама з украінскімі тэкстамі, у тым ліку з Чарнігаўскай губ. і Валынскага Палесся, найбольш блізкіх да Беларусі.

Для большай нагляднасці ў наступнай табліцы ў першым слупку прыводзяцца тэксты беларускія, у другім – з рускай тэрыторыі, у трэцім – з украінскай.

Тэксты з беларускіх тэрыторый	Тэксты з рускіх тэрыторый	Тэксты з украінскіх тэрыторый
<p><u>Отмерать три девять ложык воды</u> и поставить оную на томъ месте, где ставить пасику. <u>Кали вода прыбудет – хорошо место, а когда отбудет – не добро место</u>, нет, не прыгожо (с. 11, № 23).</p>	<p>И обреди себе где тебе любо на огород, и возьми малой горъшечик, <u>отмерей в нево тридевять ложак воды</u> и принеси, где ставить огород, и поставь на том месте, и въстань поутру рано, // тою ж лошъкою отмерей воду. <u>Буде воды не убавица, то поставь тут, а буде убавица, то не стонови</u>, а где поставиш огород, то городи ее твердо (с. 488, № 2)¹¹.</p>	<p>Принесть воды отъ колодезя или отърѣки прежде всѣхъ людей и новою ложкою въ новый горшокъ <u>отмѣтить воды ложокъ тридевять и поставить</u> гдѣ имѣтъ бытъ заведенная пасѣка; <u>аще пребудеть, – вгодное место, аще же неѣть, смотрѣть иного</u>¹².</p>
<p>... в чистой четвер до утрыни прыди ты реки, чтоб некто не видал, <u>и возми камко, зубами, и пренеси ево в пасику, вкапай среди пасику и мовъ: Так как тот камень тверъд, такъ бы отвердеет лстівому чловеку или женъщене</u>, короae помисл злой мысълит на мою пасику, во веки веков, амин (с. 11, № 23).</p>	<p><u>Поди в поле и найди первъй камень</u>, чтоб можно поднять зубами, а не примаючи // руками, и <u>понеси к себе в пасику зубами и вырой сколько можени яму</u>, и положи щучью голову, которая отрезана накануне Рожества, и положи ту пшеницу в яму, и зарой землью, и <u>молви</u>: Как етат камень не выдет и(с) сырой земльи, и <u>как етат камень тверд</u> // и крепок..., так же бы мое пчелы мед тверд и крепок.... (с. 489, № 2).</p>	<p><u>Попедши въ поле и где найдешъ или узришъ напердъ и схилившись возми зубами и говори такъ: якъ сей камень</u> не поити изъ той земли, такъ бы и мои пчелы не могли из мое и отъ меня раба божія (имярек) пойти Божію помощию...¹³ Якъ не можетъ никто вкусить такъ бы моихъ пчель истребить <u>не могли ни чловѣкъ ни злая жена</u> ни чужая пчела не могла истребить да с помощью святаго Зосима¹⁴.</p>

¹¹ У дужках падающа старонкі па А. Л. Топорков, *Русские заговоры... і нумар замовы*.

¹² М. Г. Халанский, *Экскурсы в область древних рукописей и старопечатных изданий. XXI–XXIII. “Малороссийские пчеловодные обряды и заговоры”*, Харьков 1902, с. 3–7.

¹³ Тамсама, с. 49.

¹⁴ Тамсама, с. 50–51.

Тэксты з беларускіх тэрыторый	Тэксты з рускіх тэрыторый	Тэксты з украінскіх тэрыторый
<u>Какъ касъ въ полі упода-</u> <u>сикаетъ въсякаю траву,</u> <u>и такъ мой і пчелы чужыхъ</u> <u>пчол подсикайте, подъ-</u> <u>едайте и подерайте, на</u> <u>ляту, на сходу, и на ваксу,</u> Божею милостию и св. Зо- сима, св. Савостия. Амин (с. 8, № 12).	<u>Как не может никакая</u> <u>трава стоять против ко-</u> <u>сы, так бы чужие пчелы</u> <u>против моих пчел сто-</u> <u>ять не могли.</u> Аминь 3 ж. (с. 490, № 6).	
Станет первый рой мета-ца, то пред ним на колены стань и <u>достань с под ле-</u> <u>вой ноги рукой и с под</u> <u>улья земъли</u> и брось на рой трь раза и прычы- тать: <u>Как мать сыра</u> <u>земля не играеть и не</u> <u>шумит</u> не з горами, не з далами, ни с лугами, не с темнами лесами, <u>(такъ чтобы) не играли</u> <u>и не шумели</u> в моей пасси- ки пчели – са въсей свой- ей силой, ни в лисах, ни в добровах... (с. 9, № 13).	И как станут пчелы ро- ица, ты стань на осику, на одъном месте ногами крепъко, <u>ис пот правой //</u> <u>ноги вынь земли и кинь</u> <u>в ройи говори:</u> Как земъля <u>не играет и не шуръмует,</u> <u>так бы мои рои не играли</u> <u>и не шуръмовали</u> Бо- жию милостию и все- ми святыми небесными силами и действом свя- таго Зосимы и Саватия (с. 493, № 23).	
<u>Въ полю возьми воду,</u> <u>сними пену</u> и сприскі- вай въсе ули, говоры: <u>Как сия пена отъ воды</u> <u>детца некуда</u> , так повара- тиліся б рой в мои улья (с. 10, № 24).	<u>Возьми пену</u> и смешай с перцом и с медом, и за- кармлевай всю пчелу, и молви: <u>Как сия оводы</u> <u>не отходят</u> , так бы пчель- ная матъка не отходила во ины пасики от меня, раба имърека (На(ука) (с. 490, № 12).	
<u>Какъ полная вода несет</u> <u>жыву къ берегу, земъ-</u> <u>лю роит, и кусты рвіотъ,</u> <u>такъ бы мое пчелы несли,</u> <u>рвали и кусали...</u> (с. 8–9, № 14).	<u>Как сильные воды</u> <u>разъливаются</u> по мъ- хам, по лугам и по чи- стым полям, та // <u>як бы</u> <u>мои пчел(ы) расходились</u> по чистому полюсо всею свою силою пчельною на все свои четыре стороны (с. 491, № 13).	

Тэксты з беларускіх тэрыторый	Тэксты з рускіх тэрыторый	Тэксты з украінскіх тэрыторый
Какъ станешь сажать рой въ вулей, то возми той земъли, завезавъши въ вузелок, и положи въ вулей и прыговоры: « <u>Как земъля не можъти из севов улья в(ы)йти, так бы и не могъла выйти</u> пчелиная матка из моей пасики... (с. 8, № 8).		Выкопавъ посредѣ пасѣкки дернину малую на четырѣ угли, и обнесы пасѣкку два раза и затретимъ разомъ вшедши въ пасѣкку до каждого улія прикладати и говорити такъ: <u>якъ тая земля не можетъ изъ моей пасѣкки выйти, такъ бы</u> рои мои когда будуть роиться отъ мене раба Божія <u>выйти не могли</u> Божію силою Святого Зосима ¹⁵
<u>И как Кит-рыба ходить в море, поедает и пожирает въ сякоа рибу и въсякаю гадену, такъ бы поедали и пожерали мое пчоли чужых пчел на своей пасены</u> (с. 8, № 9).	Есть на море на кияне около острова Буяна <u>ходит рыба белуга и пожирает всякую рыбу и въсякую гадину, такъ бы мать пчельная со въсесюсилою пчельною у раба и(м)река поедала пчелу</u> на меду и на цвету, и на осику // (с. 491, № 14).	Як у воді щука всім рибам страшна, так би ви мої пчоли страшними були чужим пчолам і як риба в море іграла і в ріках гуляла щодня і полудня гуляла, так би ви мої пчоли іграли і гуляли Божим Духом Святым ¹⁶ .
... <u>Как земъля-мать на землью пущает плады</u> , травы, хлебъ и въсякая древа плодоносное, и въсякие плоды, <u>так бы мое пчелы ройились и пладились...</u> (с. 7, № 6).	И возми земъли и брось в улей и мольви: <u>Так, как матъка сыра земъля родима и плодима, так бы мои пчелы родими и плодими были</u> (с. 493, № 21).	
<u>Почищает пчел осетры-ная кость. И ту кость вытры и сохрани...</u> (с. 8, № 14).	Как станеш // роя в улей сажать и в тот улей <u>клади осетровые kosti</u> и вытры улей глухой кропивой и во въсех любят пчелы жить в них (с. 493, № 22).	

¹⁵ М. Г. Халанский, Экскурсы..., с. 49.¹⁶ Тамсама, с. 48.

Тэксты з беларускіх тэрыторый	Тэксты з рускіх тэрыторый	Тэксты з украінскіх тэрыторый
И говоры: Помни Господи святых правидных бого отца Якима и Анъни. И вынь из под правой чужой земъли и говоры... (с. 9, № 14).	Как станеш роев в улей сажать и говори: <u>Тако помянет Господи святых и праведъных Богоотец Иоакима и Анну.</u> <u>И вынь ис под правой ноги земъли</u> и огради крестом // образа пчельной улей. Помяни, Господи, праведъных Богоотец Иоакима и Аны (с. 494, № 24).	... набрати води у новий посуді прийшовши додому, кропити водою обране місце зі словами: “Як св. Ганна, так і я зачинаю святе діло” ¹⁷ .
Посилаю на разния твети за жалтими восками, за густими медами, за частами роями... (с. 7, № 4).	Моя пчела, ускаревай, поди в чистое поле, в зеленые луга и во болоты, на разные цветы по густые меды, по яркие воски (с. 488, № 22).	... идите, не лѣнитесь: дѣлайте густыє меды, частьє рои, жолтыє воски Господу Богу на хвалу, мыру хрыстыянському и мнѣ господарю вашему на пожитокъ ¹⁸ .

Згодна з тэкстам замовы, у пчол існуе свая распарадчыца, надзеленая знакавым імем Марыі Магдалены. Яна жыве *не ў нашай зямлі*, адкуль, па малітвах пчальнікоў, як дзень, якnoch пчолы ідуць – Господа милосердаго прошу и молю усими нябесными силами, и святую Морськую-Горскую Уладычицу Марью Магдалену, – зародзіця свою возможную преукрасную дзявіцу пчалицу¹⁹.

Цэлы шэраг матываў сімвалічна суадносіць пчалу з вобразам Божай Маці. У характарыстыцы пчалы, акрамя чысціні і святасці, прысутнічаюць матывы цноты і бясшлюблансці: у беларускіх замовах ўзгадваецца дзявіца-пчаліца – *каб так Господзь возрадував, возвесялив возможную преукрасную дзявіцу-пчалицу; зародзіця свою возможную преукрасную дзявіцу пчалицу*²⁰. Пчала нават называецца нявестай – *Приможи нам Господзи Божса, царица нябесная. Радуйся, нявеста нявестная. Не я вас осаджу, осаджаиш вас Господзь Бог*

¹⁷ И. Ковалев, *Живая летопись волынского пасечничества*, Житомир 1916, с. 7.

¹⁸ П. Чубинский, *Мудрість віків*, кн. 1, Київ 1995, с. 70.

¹⁹ Е. Романов, *Белорусский сборник*, с. 157, № 70.

²⁰ Тамсама, с. 157–158, № 70–71.

и ўсі служыцели Господни²¹. У беларускай легендзе пчоламі становіца слёзы цнатлівай дзяўчыны, а ў казцы пчала хітрасцю пазбягае шлюбу з шэршнем.

Паўнапраўнай герайняй пчаліярскіх замоў выступае пчаліная матка. Карэляцыя пчаліной маткі з Божай Маці падмацоўваецца ўжо на моўным узороні, а яе царская сімволіка ў фальклорных тэкстах суадносіць яе з Царыцай Нябеснай. У замовах да пчаліной маткі і звяртаюцца як да царыцы: *Пчалица-царыца, ты мая птаха. Рад бы я тебе водить, рад тебе пладить во всей засики и пасики, пчелиная мати Фаленея, Ульяна и Соломония и Анна* (с. 10, № 27); *Маруна царица, божая помошница и ўсім роям потребніца, садзись цихо на работу, пану Богу на хвалу, а государу на ўцеху. Иваноана царица, Кабитка царица, Пчалянка царица, Чарнявка царица и Могучка царица, садзись цихо на работу*²².

Шматлікі шэраг імёнаў уласных для пчаліной маткі вылучае якраз беларускую традыцыю – гл. да прыкладу *Пчалиная маци Свировейка, Хваравонка, и Златопёрка, и Серебрянка, и Сохвея, и Прасковея, Мар'ясяка и ра(й)ська пташка*²³, у той час як ва ўкраінцаў іх меней – “матко Фарынко”, “Свидра и Свирна и фаріальна”, “Харее, Марее, староцветная царице Господня послушнице”²⁴, а ў рускіх сустракаюцца адзінкі. У палескай традыцыі пчаліную матку назвалі Зоркай – *Як етыя пальцы да маёй далоні не прыстануць, так етыя мёцішча не ўстануць. Матка Зорка!*²⁵.

Даволі празрыстае суаднясенне пчалы з птушкамі – *пчалица-царыца, ты мая птаха; ра(й)ська пташка* – праз яе здольнасць да палёту (гл. таксама ў загадках пра пчалу *Ляцеў птах цераз Божы дах... і ўзаемазамяшчэнне ў вяснянках – Ты пчолачка ярая / птушачкі ... прынясіце ключыкі / адамкнуць вясну*). У той жа час у традыцыйным светаразуменні прысутнічае і сімвалічнае супастаўленне пчалы і змяі, перадусім на падставе наяўнасці джала і здольнасці іх джаліць/кусаць. *I вы, мае пчолкі, змяіным жалам атсякайцесь, сваім супастатам івойчым зубам не нападайцесь*²⁶. Гл. у загадках: *Не сякера,*

²¹ Тамсама, с. 156–157, № 68.

²² Тамсама, с. 50, № 185.

²³ Тамсама, с. 158, № 72.

²⁴ М. Г. Халанский, Экскурсы..., с. 49.

²⁵ K. Moszyński, *Polesie Wschodnie: Materiały etnograficzne z wschodniej części b. powiatu mozyrskiego oraz z powiatu rzeczyckiego*, Warszawa 1928, s. 146, № 93.

²⁶ Таямніцы, № 78.

а шуміць, не пілом, а ляціць, не змяя, а жаліць²⁷, а таксама найменне пчалы тыповым змяіным эпітэтам – шыпуля: *Сталі шыпулі шыпуліца, няма месца, дзе ім прытуліцца²⁸*. Менавіта для змей у замоўнай практыцы беларусаў характэрнае падрабязнае пералічэнне імён уласных, прычым жаночых. Назіраецца нават паасобнае перасячэнне гэтых імён з пчаліярскімі замовамі – і там, і там сустракаюцца Марыі, Улляны, Сахвеі, Праскавеі. Да прыкладу, *Пад каменем Барласом там ёсь змеі шкурапеі: Ягіна і Улляна, Матрэля і Сахвея²⁹*. Адметна, у шэрагу выпадкаў ад шматлікіх пчаліных укусаў шапталі менавіта замовы ад змяі, гл. таксама: *Коли чужіе пчолы нападаюць, дык гэто чарадзеіники накуруюць их з вужаччых голов. И заговор тоды кажетца от вужаки³⁰*.

Такім чынам, пчала сумяшчае ў сваёй міфапаэтыцы рысы птушкі і змяі, якія, дарэчы, наогул маюць шэраг перасячэнняў у міфалогіях свету. У такім кантэксце ўжо не здзіўляе найцікавейшы матыў гетэрагеннага звярынага вобліку пчол, якім прыпісваюцца часткі іншых, перадусім драпежных жывёлін – з украінскіх земляў: ...прошу вас, лётите соколовыми крылами, берите вовчими ротами...³¹; ...оглядайтесь соколовыма очима вовчими, щучима отъедайтесь зубамы...³²; *На вичка выбываіся, зубами отсікайся, ведмежымы сыламы отпрайся, ...и даю вам, сим, всім крылам щучии зубы, вовче горло, ведмежу сылу побыват чужой капостныци «пакостницы»...*³³. У зборніку з Расіі: *Моя пчела, ускаревай, поди в чистое поле, в зеленые луга и во болоты, на разные цветы по густые меды, по ярые воски. Поди ш ты, моя пчела, ускоревай медъвежьею силою, волч(ъ)ими зубами, аленными рогами, львовыми ногами, в чистое поле, в зеленые луга и во болоты на разные цветы по густые меды; рои засевайте, рои спущайтена остров и // на гречу³⁴*. У беларускім тэксле зусім закана-мерна на месцы аленя з'яўляецца звыклы для нашых лясоў лось, а вось вобраз шчупака, які зусім не ўласцівы беларускім замовам, выпадае –

²⁷ Загадкі, склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі, Мінск 1972, № 1161.

²⁸ Тамсама, № 1162.

²⁹ Замовы 1992, № 327.

³⁰ Е. Романов, *Белорусский сборник*, с. 50, № 185.

³¹ М. Г. Халанский, *Экскурсы...,* с. 4, № 2.

³² П. П. Чубинский, *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край...,* вып. 1, СПб. 1872, с. 70.

³³ В. Милорадович, *Заметки о малорусской демонологии: Мертвцы, русалки, черти*, Киев 1991, с. 240–241.

³⁴ А. Л. Топорков, *Русские заговоры...,* с. 488–489.

*Матка, тебе прыказываю: и мхи-болото, и темния леса, и все тра-ви, разния цветы, и цево ты и где увидеш, неси, неси к себе, и от себя ничаво не пущай, волчым зубом грызи, мед неси, силою борый, лосиными рогами... (с. 8, № 7). Як варыянты ў беларускіх замовах гл. – Возмите медвежию смелость с ярким волчьим зубом (с. 7, № 3); *Буть моя черное войска имея волчья зубы, медвежия сила, ласиня роги* (с. 6, № 2).*

Цікава, у паўночнабеларускай легендзе гаворка ідзе пра некалі існуючае царства *рагатых людзей з жалезнымі зубамі*. Яны не прызнавалі веры ў Бога. Калі ім стала цесна, пайшлі вайною на праваслаўных і аднялі ў іх шмат зямлі. Тыя ўкленчылі да Бога. Ён загадаў гаспадыні *разводніцы-загадніцы* вярнуць зямлю, а ў адказ на яе адмову абярнуў усё войска пчоламі, а яе самую пчалінай маткай (Себеж.)³⁵.

У замовах сферы пчалінства асабліва відавочнае цеснае перапляценне стадыяльна розных светапоглядных рысаў, але дамінаванне царкоўна-хрысціянскага зместу цалкам не выцясняе архаічных поглядаў на пчалу і дачыненні з ёю гаспадара-пчаляра. Дамінаванне хрысціянскай сімволікі тлумачыцца самабытнай нішай пчалінства ў сінтэтычнай сістэме народнага светагляду – не толькі кансервацый спрадвечных традыцый, але і выразнай адкрытасцю да ўплываў кніжнай культуры, якая стваралася пад уплывам хрысціянской дактрыны. Падставовым таму чыннікам стала распаўсяджанне сярод сялян-пасечнікаў рукапісных кніг з малітвамі, замовамі і парадамі, да прыкладу: «Сказание о пчелахъ» іерэя Даніла Гірмана з Левабярэжной Украіны (1720), рукапісаў XVIII ст. «Народные заклинания над пчелами», «Полезное для хозяйства. Наставление держащим пчелы, из книги преподобного Зосимы» з Кубані (1899) і інш.³⁶

Імёны біблійных цароў і іх герайчныя перамогі становяцца пры঱гальными для стварэння замоўных прэцэдэнтных карцін для магічнага праграмавання перамогі сваіх пчол над чужымі. У шматлікіх варяントах ва ўсходнеславянскіх замовах сустракаюцца формулы тыпу *як Самсон перамог ільва, каб так пчолы (імярэк) перамаглі чужых пчол*³⁷. Згодна з Кнігай Суддзяў – адной з частак Старога Запавету, Самсон

³⁵ Д. К. Зеленин, *Описание рукописей Ученого Архива Императорского Русского Географического Общества*, т. 1, Прага 1914, с. 134.

³⁶ У. Мовна, *Пасічніцькі замовляння українців*, *Народознавчі зошити*, 2013, № 1 (109), с. 76.

³⁷ А. Л. Топорков, *Русские заговоры...*, с. 490; П.П. Чубинский, *Труды...*, с. 74; В. Милорадович, *Заметки...*, с. 240–241, № 6.

перамог ільва (Суддзяў 14: 6). Праз колькі дзён Самсон вярнуўся да цела ільва і пабачыў там рой пчолаў і мёд (Суддзяў 14: 9). Да перамогі Самсона ва ўкраінскай замове дадаеща і перамога цара Давыда над Галіяфам, узгаданая ў Кнізе Царстваў³⁸. Паказальна, кніжныя падзеі і персанажы пераблыталіся ў народнай свядомасці, і ў беларускім рукапісным зборніку ўжо гучыць зварот: *Цар Давид пасячы цара Галіафа, Самсона, Завирона, расказуй, чтобы победили мой и пчоли чужих пчол* (с. 8, № 9).

Зачын замовы № 23 рукапісанага зборніка *Как не велел Господь Бог голубине в кавчеге, так не вели Господь рою утес* (с. 10) уяўляе сабой вольны пераказ біблійнага радку, гл. у Барсава: *(как) Господь вернул в Ноев ковчег голубя, так пусть Господь вернет рой на пасеку имярека*³⁹.

Наогул, шэраг пчалірскіх замоваў дэмантруе своеасаблівае пераламленне біблійных ведаў у міфапаэтычнай свядомасці, змешванне імёнаў і падзей, але бяспрэчна адно – біблійныя прэцэдэнты разумеюцца як асабліва дзейсная магічная абарона і дапамога. Абарона пчол сцвярджаецца праз матыў аховы Ісуса Хрыста Божай Маці:

... Идет войско раба своего (имрака) не сама собой идет, всей Божей хвалой, с книгами и с апостолами, и з вангалистами сею силою небесною, повелением Богоматери нашей, чеснейшими херувимами. Прачыстая Богородица! Как ты своею Сына Божаво ИсусаХриста Бога нашаго сохранила в Египте от рода Пилата, от силы Фараоновой укрывала своею пеляною, – укрытый войска чернае раба своего на лети пчол от буйных ветров, от ответа, суда и от прыгаворов (с. 10, № 28).

Сярод замоў зборніка – надзвычай яркі вобраз павагі беларускага вяскоўца да евангельскага тэксту. Веліч Святога пісьма парайноўваецца з касмічнымі велічынямі – *Как никто не может исправедать ивангельские заповеди и небесное высоты и земной широты и морские глубины, так бы не мог никто зло змыслить чинити* (с. 11, № 30).

Вобразы святых, як звыкла для беларускай традыцыі наогул, паўстаюць у земляробчых клопатах і сялянскіх ablіччах – *И как Илья пророк рож рассивает, так и у меня имелися меды* (с. 7, № 4), *Как Миколая чудотворца пчела несла мед со всех стран, так мне несетите* (с. 7, № 6). Як важны дзень для пчаліра вылучаецца дзень зачачця св. Ганны: у звычаях, малітвах і замовах, прымеркаваных да гэтага

³⁸ М. Г. Халанский, Экскурсы..., с. 6, № 15.

³⁹ А. Л. Топорков, Русские заговоры..., с. 492.

дня, пчалаводы просяць аб зачыненні пчаліных раёў, у парадуннне з зачаццем св. Ганны, якая нарадзіла Прасвяту Дзеву.

Пры ўсім багацці народнахрысціянскіх матываў і вобразаў, пчалярскія замовы арганічна змяшчаюць архаічныя вераванні, што дазваляюць разумець пчалу як паўнапраўнага партнёра ў дыялогу, полі-семантычную міфалагічную істотку. Замовы гэтага цыклу, узятыя разам, дэманструюць нам асаблівасці тагачаснага светапогляду і ў той жа час шчырасць дачыненняў чалавека з прыродай, тонкае і эстэтычна вытанчанае яе разуменне. Перад намі неверагодна паэтычнае, насычанае яркімі вобразамі, узятымі з навакольнай прыроды, палатно прыроды роднага краю.

Пажаданыя паводзіны пчол, роя і пчалінай маткі праграмующа на ўзор добра вядомых карцін станаў расліннага і жывёльнага свету, нябесных з'яў, што аbumовіла наступныя матывы: Як сонца і зара ціха заходзяць, каб раі так ціха садзіліся (№ 15); Як на небе бачаць зоркі ды не здымуць, каб так не пашкодзілі маім пчолам (№ 5); Як у свеце жыта не пераводзіца, каб у мяне мяды не пераводзіліся (№ 4); Як яблыневы квет моцны, каб так пчолы былі моцныя (№ 16); Як дрэва стаіць смірна і плод пушчае, каб так раі выходзілі (№ 17); Як хмель вакол дрэва абвіаецца, каб так пчолы віліся ля мае пасекі (№ 27). Трывалае і надзейнае пачуванне пчалінай маткі ў вулі парадуноваеца з каранямі магутнага дрэва (№ 27).

У супастаўленнях пчалярскіх замоў семантычна важкі вобраз зямлі: Як зямля не можа з вулея выйсці, каб так раі не ўцякалі (№ 8); Як зямля ляжыць ціха, каб так і матка спакойна пладзілася (№ 8, 15); Як зямля і ўсе травы даюць плод, каб так пчолы пладзіліся (№ 6). Апошні матыў сустракаецца і ў суседніх традыцыях – *…как матъка сыра земъля родима и плодима…⁴⁰*, укр. *Як тая земля святая родна и плодна есть и никто не может уректи ей, то никто же не мог бы помыслом своим злим зашкодыты, так бы и сии мои пчолы родны и плодны были и никто не мог бы их уректы⁴¹*. Яркі, паэтычны і даволі нечаканы вобраз зямлі, якая не іграе і не шуміць з лясамі, паліямі, даламі, у замовах становіцца ўзорам і для пчолаў, каб тыя не іграли і не шумелі ў чужых месцах (№ 20). Гл. і вельмі блізкі фрагмент з рускай замовы – *Как сам Господь Бог небесны основал сыру землю тиху и кроткую и как сыра земъля не играет и не шуръмует с горами и з долами, и со*

⁴⁰ А. Л. Топорков, *Русские заговоры...,* с. 493.

⁴¹ В. Милорадович, *Заметки...,* с. 237, № 1.

въсеми своими быстрыми реками...⁴² А.Л. Тапаркоў тлумачыць гэты матыў як парапраз Псалтыры: *Основаяй земли на тверди ея, не преклонится в век века. (...) Восходят горы, и низходят поля в место, еже основал еси им. (...) Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды* (Пс 103: 5, 8, 10)⁴³. І зусім побач з біблейнымі аллюзіямі для супастаўленняў абірающа дэталі навакольнага быту – Як з парогу дзвёры не выходзяць, каб так пчолы не пераводзіліся (№ 6).

Нароўні з зямлёю, крыніцай замоўных супастаўленняў абіраеща і вада, моц, блясконцасць і плынь якой бачаща ўзорнымі для паводзін пчол і іх прыбытковасці. У рукапісным зборніку прадстаўлены матывы: Як вада прыбывае, каб так раёў прыбывала (№ 9); Як вада адбівае пену, каб так было раёў (№ 10); Божая Маці чарэпае ваду. Як поўная дзяжа і моцная вада, каб такімі ж былі пчолы (№ 11); Як поўная вада нясе плынь, рые зямлю і рве кусты, каб мае так пчолы неслі, рылі і рвалі (№ 14); Як ціхія міфічныя вялікія рэкі, каб так спакойнымі былі пчолы (№ 18); Як вада не змяншаецца, каб так пчолы не “знемалялісь” (№ 21); Як pena ад вады не адыходзіць, каб так вярнулісяrai (№ 24). Пена ўвайшла і ў рытуальныя дзеянні, гл. у рускіх з Уладзімірскай вобл.: *Буде пчелы не роятся, то взять на воде пены и смешать с перцем и спрыснуть все ульи и молвить: “Как ся pena родится безотменно, так бы мои пчелы родились и детей засевали. Как сия pena от воды не отходит, так бы мои пчелы не отлетали из моей пасеки, от меня, раба Божия (имярек)”*⁴⁴.

Да ліку агульных з рускімі і ўкраінскімі пчалярскімі замовамі адносяцца матывы драпежнай рыбіны, якая плавае па мору і паядае іншых рыб. У рускіх гэта бялуга⁴⁵, у нас на яе месцы з’яўляецца добра вядомая з народных казак Кіт-рыба – як Кіт-рыба ходзіць і паядае ўсялякіх рыб, каб так мае пчолы перамагалі чужых (№ 9); Як ад Кіт-рыбы бегае гадзіна, каб так бегалі ад маіх пчол чужыя (№ 9). На знаёмства пепрапісчыка (складальніка) зборніка замоў з рукапісамі з іншых зямель паказвае называнне пасекі осякам: “Пойдите мои пчолы в чужую осяку и пасику” (с. 7, № 4), гл. рус. дыял. осик, осек “пасека” (Тул., Тамб.)⁴⁶.

⁴² А. Л. Топорков, *Русские заговоры...*, с. 490.

⁴³ Тамсама, с. 605.

⁴⁴ М. И. Назаров, *Основы старинного пчеловодства по заговорам, собранным во Владимирской губернии, Этнографическое обозрение*, 1911, № 3, с. 465.

⁴⁵ А. Л. Топорков, *Русские заговоры...*, с. 491.

⁴⁶ Словарь русских народных говоров, т. 23, Москва 1987, с. 360.

Рэдкі для гэтай групы сюжэт міфалагічнага цэнтра (мора-акіян – Буян – дуб – прастол) адметны і тым, што ля прастола змяшчающца не толькі святыя памочнікі, але і сам замаўнік, гаспадар пчолаў, які выпускае пчалу, пасылае яе за прыбыткам і называе сябе – *ад мяне, раба Божага Фларіана не убегать....* Той жа міфічны камень у моры-акіяне, які часта фігуруе ў замовах, у тэкстах сферы пчалярства афармляющца ў тыповую для іх парадынальна-супастаўляльную формулу немагчымана: Як ніхто не можа пабачыць і дастаць лазар-камень на акіяне, каб так злы чалавек не мог нашкодзіць маім пчолам (№ 2).

Вобраз самога пчаляра, які на роўных са святымі змяшчающца ў сакральны цэнтр, дапаўняющца і яркім зваротам да пчол – Дзеці мае, ярыя пчолы (№ 4), дзе прамалінейна паказвающца яго бацькоўская апякунская прырода. Ён жа аддае загад матцы і пчолам адусюль несці сабе мёд, а свайго не аддаваць (№ 7). Наогул варта зацеміць, што пчалярскія веды, па сутнасці, ёсць эзатэрычнымі, што занятак гэта выключна мужчынскі і моцна звязаны са сферай знахарства.

Нароўні з паэтычна-вобразнымі супастаўленнямі тэксты рукапіснага зборніка дэманструюць нам і гранічна жыццёвую панараму вясковай пасекі, у якой няспынны клопат аб сваіх пчолах суседнічае з даволі жорсткім стаўленнем да пчол чужых як канкурэнтаў і нават ворагаў. У такім кантэксце зразумелыя матывы – Каб мая пчала ішла вышэй, а чужая ніжэй (№ 3); Як сякера сячэ дрэва, каб так мае пчолы секлі чужых пчол (№ 15); Ідзіце, мае пчолы, у чужую пасеку (№ 4). У Чашніцкім раёне Віцебскай вобласці запісана пра пчаляра-знахара, які робіць так, каб насланыя пчолы-злодзеі згубілі здолънасць лятаць і вярталіся да дому пешкі па дарозе: *А гэтых людзі так дзелалі, што пчолы з Вішкавіч не лятуць, а ідуць па дароге. Дамоў уцікаюць, бо нешта зроблена на іх, каб яны гэтых мёд не бралі. Яны ня могуць ляцець, ідуть пешкам, як людзі*⁴⁷. Пчолы аднаго гаспадара неаднаразова сімвалічна пазначаюцца як войска:

Заграздаю свое му черному войску на чатыры стени зеленых от земли до небеси в тры чына медных, ды тры чына зяленых. бы не мог никто зло змисля чинити: не долговолос, не простоволос, не черноволос, не черноголовый, не белоголовый, не храмой, ни какой, не женщана окаянная, не девица безаконная (с. 11, № 30).

⁴⁷ Зап. Т. Валодзіна і У. Лобач у 2008 г. у в. Баравыя Чашніцкага р-на ад Пятрашкі Марыі Міхайлаўны, 1939 г. н.

Гэтая яскравая ваенная метафорыка раскрываеца ў матывах змагання з чужымі пчоламі – Вазьміце воўчу адвагу і мядзвежу сілу і перамажыце чужое войска (№ 2); Як усё жывое баіцца навальніцы Божай, каб так баяліся маіх чорных пчол (№ 2).

Пазнейшыя запісаныя на Беларусі пчалярскія замовы выяўляюць непасрэдную пераемнасць з папярэднімі. Фалькларыст І.К. Цішчанка ад свайго бацькі-пчаляра запомніў такі тэкст:

Стой, рой малады! Не іграй, да сырой зямлі прыпадай. Вось вам, пчолкі, святліца – новая, цясовая, адмысловая. Жыць вам тут і быць сто лет і зім і дзвесце дзяцей павадзіць. І ты, матка ліпа Валляна, ліпа красная дзявіца, і ты, труцень Ivan, параней уставайце, сваіх дзетак пабуджайце і пасылайце іх у цёмныя лясы, у шчырыя бары. Майце шум баравы, майце роў прудавы, мядзведжую лапу, воўчи рост. Саграбайцесь, змятайцесь. Да чужых пчол не лятайце і чужых да сябе не пускайце. Як маці зямлі, свайго месца пільнуйцеся⁴⁸.

Матывы звароту да пчалінай маткі, адсыланне пчол у цёмныя лясы, у шчырыя бары, пажаданасць пчолам мець мядзведжую лапу, воўчи рост, формулы “Да чужых пчол не лятайце і чужых да сябе не пускайце”, “Як маці зямлі, свайго месца пільнуйцеся” маюць неаднаразовыя паралелі ў рукапісным зборніку пачатку XIX ст. А вось найменне *матка ліпа Валляна, ліпа красная дзявіца*, хутчэй за ўсё, недакладнае праз памылкі ў пачутым ці запомненым.

Асобныя формулы і агульная тэматычна-ілакутыўная характарыстыка гэтай замовы паўтараеца яшчэ ў адным сучасным запісе з Чэрыкаўскага р-на:

Царыца, божая памашніца, садзіся за работу, пану Богу на хвалу. Магучая царыца, пчалянка Царыца, садзіся ціха за работу Маё дрэва лоскам налошчана, воскам навошчана, і чары, і нядзі. Пасылай сваю сілу на вялікія раі, чужога не бяры, свайго не кідай⁴⁹.

Цікава ўзгадаць і такі факт, як амаль поўную ідэнтычнасць сучаснай фіксациі аднаго з тэкстаў і запісу Е.Раманава. Жыхарка в. Кісялёва Буда Клімавіцкага р-на захоўвае рукапісныя лісткі свайго дзеда-пчаляра, сярод якіх “Молитва о пчелах”, што ўяўляе сабой, больш верагодна, перапісаны варыянт, або трывала захаваны ў памяці агульны

⁴⁸ Замовы 1992, № 11. Зап. І. К. Цішчанка ў 1975 г. у в. Улукі Слаўгарадскага р-на ад бацькі К.А. Цішчанкі, 1897 г. н.

⁴⁹ Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАНБ: зап. у 1993 г. А. Сяргеенка у в. Ржавец Чэрыкаўскага р-на ад Маісеенкі Веры Ананьеўны.

палалярднік, тым больш што абодва тэксты зафіксаваныя на самым усходзе Беларусі ў блізкіх раёнах – Мсціслаўскім і Клімавіцкім Магілёўскай вобласці.

Возносілся Христос на небо со всеми святыми силами своими, видимыми и невидимыми. Как Иисус верно воскрес от гроба, верно прошу Господа Бога милосердного со всеми небесными силами, чтобы так Господь возрадовался и возвеселился вельможно, и прекрасную пчелинью девицу. Как народ всякого света радуется и веселится вознесением Христовым, прошу Господа Бога и всех служителей призываю св.Илию пророка и святым однохона (?) себя господней божьей охвяры⁵⁰

Возносився Христос на небо со ўсими святыми своими ангелами, видзимыми и нявидзимыми. И як Сус Христос верно воскрес от гроба, верно прошу Господа милосердага усими нябесными силами, каб так Господзь вразрадував, возвесялив возможную преўкрасную дзявицу-пчалицу, як народ з усяго свету Вознясению Христоваму радуетца и весялитца. И прошу Господа Бога, усих служицеляв на помочь призываю, и святого Ильлю пророка и святого Яноха, не ли сябе, ли Господней божжай охвяры⁵¹.

Нават кароткі агляд гэтага нешматлікага, але такога разнастайнага шэрагу пчалярскіх замоў беларусаў дазваляе канстатаваць, што гэтая функцыянальная група мае выразную прагматычную скіраванасць на забеспячэнне абароны пчол і іх прыбытковасці. На сюжэтна-матыўным узорыні назіраецца арганічнае перапляценне архаічных поглядаў на пчалу і гаспадаранне ў цэлым і кніжна-хрысціянскага складніку. У тэкстах прасочваецца стаўленне беларусаў да пчалы як Божай кузуркі, крэатыўная роля Бога і святых, статус пасекі як сакральнага месца, вобраз пчаляра як міфалагічнага гаспадара пчолаў.

А.Л. Тапаркоў у сваёй кнізе, прысвечанай гісторыі зборання і вывучэння рускіх замоў, піша, што рукапісныя зборнікі пчалярскіх замоў былі шырокі пашыраныя у Расіі і Украіні⁵². Разгляданы зборнік дазваляе сцвярджаць, што вядомыя яны былі і ў Беларусі. А шматлікасць паралеляў тэстаў з беларускага рукапісу з украінскімі і рускімі пачвярджае думку пра шырокую ўсходнеславянскую аснову рукапісаў пчалярскай тэматыкі.

⁵⁰ Перапісала ў 2013 г. Т. Валодзіна у в. Кісялёва Буда Клімавіцкага р-на са сыштка Камаровай Ніны Іванаўна, 1941 г.н.

⁵¹ Е. Романов, *Белорусский сборник*, с. 158, № 71.

⁵² А. Л. Топорков, *Русские заговоры...*, с. 597.

ЛІТАРАТУРА

- Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фольклору НАНБ.
- Загадкі*, склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі, Мінск 1972.
- Замовы*, уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г. А. Барташэвіч, Мінск 1992.
- Замовы*, уклад. У. А. Васілевіч, Л. М. Салавей; уступ. арт. Л. М. Салавей, Мінск 2009.
- Зеленин Д. К., *Описание рукописей Ученого Архива Императорского Русского Географического Общества*, т. 1, Прага 1914, с. 134.
- Ковалев И., *Живая летопись волынского пасечничества*, Житомир 1916, с. 7.
- Милорадович В., *Заметки о малорусской демонологии: Мертвцы, русалки, черти*, Киев 1991, с. 240–241.
- Мовна У., *Пасінницькі замовляння українців*, *Народознавчі зошити*, 2013, № 1 (109), с. 76.
- Назаров М. И., *Основы старинного пчеловодства по заговорам, собранным во Владимирской губернии*, *Этнографическое обозрение*, 1911, № 3, с. 465.
- Романов Е., *Белорусский сборник*, вып. 5, Витебск 1891.
- Романов Е. Р., *Сборник белорусских заговоров начала XIX века*, *Могилевская старина*, вып. 2, Могилев 1901.
- Словарь русских народных говоров*, т. 23, Москва 1987, с. 360.
- Таямніцы замойнага слова*, уклад. І. Ф. Штэйнер і В. С. Новак, Гомель 1997.
- Топорков А. Л., *Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в.*, Москва 2010, с. 597–598.
- Халанский М. Г., *Экскурсы в область древних рукописей и старопечатных изданий. XXI–XXIII. “Малороссийские пчеловодные обряды и заговоры”*, Харьков 1902, с. 3–7.
- Чубинський П., *Мудрість віків*, кн. 1, Київ 1995, с. 70.
- Чубинский П. П., *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край...*, вып. 1, СПб. 1872, с. 70.
- Юдин А. В., *Ономастикон русских заговоров. Имена собственные имена собственные в русском магическом фольклоре*, Москва 1997, с. 92.
- Яворский Ю. А., *Памятники галицко-русской народной словесности*, *Записки ИРГО по отд. этнографии*, Киев 1915, т. 37, вып. 1, с. 203–220.
- Moszyński K., *Polesie Wschodnie: Materiały etnograficzne z wschodniej części b. powiatu mozyrskiego oraz z powiatu rzeczyckiego*, Warszawa 1928, s. 146, № 93.

S T R E S Z C Z E N I E

PSZCZELARSKIE ZAKŁĘCIA BIAŁORUSINÓW:
STRUKTURA, MOTYWY I OBRAZY

W artykule omówiono białoruskie zaklęcia pszczelarskie, którym badacze nie poświęcili jak dotąd większej uwagi. Zaklęcia pszczelarskie reprezentują jeden z pierwszych znanych rękopisów zaklęć na obszarze Białorusi. Krótki przegląd materiału pozwala stwierdzić, że ta grupa funkcjonalna posiada wyraźnie określony kierunek pragmatyczny – chronić pszczoły i dbać o dochodowość hodowli. Na poziomie treści i motywów zaobserwowano organiczne przeplatanie się archaicznych poglądów na pszczołę i gospodarowanie w ogóle. W tekstuach widoczny jest stosunek Białorusinów do pszczół jako stworzeń boskich, twórcza rola Boga i świętych, status pasieki jako miejsca sakralnego, obraz pszczelarza jako mitologicznego gospodarza pszczół. Liczne paralele w tekstuach białoruskich, ukraińskich i rosyjskich świadczą o wschodniosłowiańskich początkach tematyki pszczelarskiej.

Słowa kluczowe: białoruskie zaklęcia pszczelarskie, obraz pszczelarza, poziom treści i motywu, rękopis.

S U M M A R Y

BELARUSIAN BEE-KEEPING INCANTATORY PHRASES:
COMPOSITION, MOTIFS AND IMAGES

The article is dedicated to the analysis of Belarusian bee-keeping incantatory phrases, which have not got researchers' attention yet. Although this group of phrases is not numerous, they make up one of the first and best known written collections of incantatory phrases in Belarus. A brief overview of the experimental data enables to conclude that this functional group has a clear pragmatic focus on bees' protection and their profitability. On the content-motif level there is an organic intertwining of archaic views on the bee and housekeeping in general and Christian component. In the texts the author surveys Belarusians' attitude to the bee as a God's bug, a creative role of God and the saints, the status of an apiary as a sacred place, the image of a beekeeper as a mythological owner of bees. Numerous parallels between Belarusian, Ukrainian and Russian manuscripts suggest a wide Eastern Slavic beginnings of the manuscripts on bee-keeping.

Key words: Belarusian bee-keeping incantatory phrases, an image of a beekeeper, content-motif level, manuscript.